

Таццяна ЛАБАДА,
загадчык філіяла “Беларуская хатка”
Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры

“І ШЧАСЛЎ ДУШОЮ ПАЭТ...”

БЕЛАРУСКАЯ ХАТКА ЗМІТРАКА БЯДУЛІ

І ў вёсках, і ў гарадах Беларусі багата мемарыяльных мясцін, звязаных з дзеянасцю вядомых пісьменнікаў. Тым больш іх у сталіцы. Некаторыя будынкі пазначаны памятнымі шыльдамі звонку, у іншыя можна завітаць, тут размешчаны музеі.

Адзін з такіх мемарыяльных дамоў – “Беларуская хатка”, філіял Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры. Многія ведаюць, што гэта адзіны аcaleлы будынак, звязаны з самым маладым класікам беларускай літаратуры – Максімам Багдановічам. Пра яго нагадвае і помнік побач (аўтар У. Слабодчыкаў). Але ёсьць іншая значная асоба, з імем якой звязваецца гісторыя дома Савы Рэдзькі – “вогненай душы чалавек”, “арыгінальны паэт” і “дзівосны празаік”, як згадваў пра яго скульптар З. Азгур, – Змітрок Бядуля, ён жа Ясакар, ён жа – Самуіл Яфімавіч Плаўнік, 135-годдзе якога мы адзначаем сёлета. Пррапаную вам, шаноўныя чытачы, скіравацца ў віртуальную вандруку па гэтым знакавым месцы.

Знаходзіцца “Беларуская хатка” непадалёк ад чыгуначнага вакзала ў раёне Беларускага дзяржаўнага ўніверсітета культуры і мастацтваў. Калісці тут была тыповая для канца XIX – пачатку XX ст. драўляная забудова. Рэштка дамоў знікла ў канцы мінулага стагоддзя. Такі лёс мог напаткаць і мемарыяльны будынак, але слава колішніх жыхароў і руплівасць нашых сучаснікаў яго ўратавалі. Праўда, дому давялося пасунуцца ўправа ад свайго гістарычнага падмурка на 90 метраў. Ды, як і раней, да яго добра далятаюць гукі чыгункі...

Сціпла прытуліўся драўляны дамок паміж сучасных гарадскіх будынкаў. Нібы астрэвок даўніны, прываблівае ён мінакоў расчыненай брамкай. Першае, што бачаць наведальнікі, – лаўка з шыльдачкай “Максім Багдановіч”. За ёй прыступкі ганка, якія вядуць у пакой паэта. Але пачакаем заходзіць у музей: убок вядзе прываб-



Дом Савы Рэдзькі (вул. Талстога) да пераносу.

ная сцежка. Накіруемся па ёй – і трапім акурат да другой лавачкі, дзе пазначана імя іншага насельніка дома С. Рэдзькі – “Змітрок Бядуля”. Стаіць яна насупраць акна, адкуль некалі паглядаў наш герой. Яшчэ далей па сцежцы – іншыя лаўкі, з імёнамі сяброў і паплечнікаў, жыхароў і частых наведвальнікаў дома. У будынка некалькі ўваходаў. Два з іх вялі ў кватэру, якую пасля закрыцця бясплатнай сталоўкі для бежанцаў яўрэяў зняў З. Бядуля ў 1916 г. Кватэра была даволі вялікай – трэх пакоі з кухняй. Але праз гасцінныя харкатар пісьменніка тут заўсёды было шматлюдна. Акрамя Самуіла Яфімавіча тут жылі дзве яго сястры – Рэні і Геня. А ў розныя часы кватараўвалі дзеячы беларускага літаратурнага руху: Зоська Верас, Генрык Матук, Уладзіслаў Чаржынскі, Язэп Лёсік і іншыя.

У доме С. Рэдзькі ўвесе час хтосьці здымай кватэры. Разам з жыхарамі змянялася і абстаноўка пакояў, і нават (нязначна) схема іх размяшчэння. Атрымалася знайсці план дома другі паловы 1940-х гг. Па ім (за невялікім выключэннем) і аднавілі кватэру, якую з 1916 да 1919 г. здымай С. Плаўнік. Зоська Верас, якая таксама жыла тут і пакінула пра гэта ўспаміны, апавяла супрацоўнікам Літаратурнага музея Максіма Багдановіча, як выглядалі пакоі, намалявала план. Па ім мы заўважым, што пісьменнік займаў зусім нязручны пракладны пакой, з трыва дзвярыма, якія вялі ў вялікі пакой з асобным уваходам, у пакой сяцёёр і на кухню. Абстаноўка была блізкая да спартанскаў: “Пад вакном стаяў прости маляваны на цёмна-руды колер



**МУЗЕЙНЫ
КВАРТАЛ**


стол, шырокая сялянская лава, 2 крэслы. – На лаву З. Бядуля клаў на ночь сваю пасцель, якую на дзень выносіў у каморку пры кухні” (з ліста З. Верас да супрацоўніка музея). Таксама дзякуючы яе ўспамінам можна прачыніць заслону часу і ўявіць сабе побытавую карцінку: «Позна а гадзіне 10–11 канчалася праца і мы з Чэрняй ішлі да дому. Прыйшоўшы дамоў змучаныя, гадодныя, пачыналі рабіць вячэр... Чэрня ганяла брата: “Бядуля”, дай дроў, “Бядуля”, прынясі вады». Ён усё паслушна спаўняў, але і зрабіўшы што трэба з кухні не выходзіў, а кухня цесная, маленькая... Тады я ўжо прасіла: “Пане Бядуля, не перашкаджайце...”, а ён на гэта: “Хвілінку, дайце мне каля Вас патупацца!” У нядзелю, маючы час, мы шмат гаварылі з Бядулем...»

У творчым плане 1916 год для З. Бядулі быў не вельмі плённым. У гэты час няшмат напісалася, публікацый амаль не было. Але ў наступныя гады ў розных выданнях выйшла некалькі паэтычных і публіцыстычных твораў, у тым ліку некралог Максіму Багдановічу і прысвечаны яму верш.

Зоська Верас ва ўспамінах згадвала, што З. Бядуля працаваў у гэты час над драмай “Плач у гарах”, і, з яе слоў, “працаваў сумленна... перарабляў, шліфаваў... шмат вымагаў ад сябе, рэдка быў задаволены з напісанага. Найбольш яго тады цікавілі тэмы біблейскія”.

Безумоўна, не адной літаратурнай працай жылі пісьменнікі. Калі газета “Наша Ніва” з-за набліжэння фронту перапыніла выхад, З. Бядуля, які працаваў там сакратаром, выехаў з Вільні ў родны Пасадзец. А потым у Мінск.

Тут пісьменнік уключыўся ў працу Мінскага аддзела Беларускага таварыства дапамогі пачярпелым ад вайны. Большасць бежанцаў не мела нават кавалка хлеба. Іх трэба было накарміць, даць ім прытулак. Зрабіць гэта ва ўмовах вайны было надзвычай цяжка. На ўсё патрэбны грошы, якіх заўсёды не ставала. Выкручваліся як маглі. Увесень 1915 г. камітэт адчыніў танную і дзве бясплатныя сталоўкі, адна з якіх была для яўрэяў. Тут, па ўспамінах З. Верас, спатрэбілася Бядуleva здольнасць даставаць дэфіцитныя прадукты. Ён працаваў у кашарах і выдатна выконваў ролю забеспечэнца, часта выручаў супрацоўнікаў таварыства. Дарэчы, З. Верас апісвала, як адбывалася іх супольная праца прысталоўках: “Я а 9-й гадзіне раніцы ўжо была на месцы. Пару гадзін пазней з’яўляўся Бядуля, прывозіў купленыя прадукты, і мы радзіліся, якіх запасаў нам яшчэ не хапае, што трэба купіць і колькі чаго. Здабыванне прадуктаў у гэты ваенны час было справай нялёткай, але Бядуля спрытна даваў сабе рады. Заўсёды аставалася крыху часу, каб пагаварыць на іншыя тэмы, чым сталоўкі



**Кватэра
Змітрака
Бядулі
паводле
плана дома
2-й паловы
1940-х гг.
КР 005446-1.**

і прадукты. Часам хто з нас выскажа цікавую думку або прыдумае нейкі забаўны афарызм. І прышло нам у галаву павесіць на сцяне аркуш белай паперы і кожную такую думку ці афарызм запісваць”.

Што тычыцца прадметнага напаўнення музея мемарыяльнымі рэчамі С. Плаўніка, то, на вялікі жаль, іх зусім небагата. З-за частых пераездаў і шматлікіх іншых акалічнасцяў асабістых рэчаў З. Бядулі амаль не засталося. Асабліва складана з артэфактамі перыяду яго жыцця ў доме С. Рэдзькі. Так, на пастаяннай экспазіцыі ў “Беларускай хатцы” можна ўбачыць калектывуны зборнік “Вольная Беларусь”, дзе друкаваўся пісьменнік, книгу “Жыды на Беларусі”, старонку з газеты з яго некралогам М. Багдановічу, а таксама шэраг сямейных фотаздымкаў.

Да 135-годдзя з дня нараджэння пісьменніка ў сценах музея разгарнулася літаратурна-документальная часовая экспазіцыя “На струнах душы”. Наведальнікі змогуць пашырыць веды і ўяўленні пра асобу беларускага класіка праз эпістальярый, фотаздымкі, рукапісы, эскізы вокладак да яго кніг і сцэн са спектакляў, пабачыць і іншыя рэчы, звязаныя з літаратарам. Упершыню ў музеі дэманструеца самаробная кніга твораў у двух тамах, над афармленнем якой рупіўся сам пісьменнік. Артэфакты захоўваюцца ў фондах Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва, Літаратурнага музея Максіма Багдановіча, Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.



**МУЗЕЙНЫ
КВАРТАЛ**